

А разняўшы кіпці-клешчы,  
Ў высі ўсплыў груган злавешчы  
І закракаў, як бы ведаў:  
— Кра-кра, кра-кра! то ж пабеда!..  
Кра-кра-кра! рыхтуй набой,—  
Па пабедзе — зноў у бой!..

250

1914

1914-ты

Сыходзіш ты туды, скуль не прыходзяць,  
Але сваіх не забярэш слядоў...  
О год! такіх, як ты, час рэдка родзіць,  
О год! ты першы гэткі з між гадоў.

Прыйшоў не з згоды і свабоды весцяй  
І — не ўзвялічыць праўду між людзьмі,—  
Жыццё мільёнаў ты прыйшоў затрэсці,  
Шлях вымасціць свой трупамі, касцьмі.

10 Кастлявай зморай з гібелі сталеццяў  
Ты, як пракляцце, будзеш вызіраць,  
І будзе маці страшыць табой дзеци,  
Ды клікаць той — хто ўздумае ўміраць.

«Не забіваці» — ты стрывожыў права,  
На сэрца і душу наклікаў цьму;  
Людзей на звераў пошасцяй крыававай  
Ператварыў і здаў наследніку свайму.

Га! Хай жа льецца кроў, дымяць пажары,  
Няхай пад крыжам плача сірата!  
Крыавы бог крыававыя ахвяры  
20 Сабраць павінен з свету дачыста.

Аж прыйдзе іншы год з рукою лёгкай  
Агледзіны рабіці новых дзён,  
Дзе меч нявидзімага Бога-рока  
Напіша бескрывавы свой закон.

1914